



Крэм, дэсерт
і кактэйль...
з бульбы
СТАР. 9



Парады
для штогадовага
яблычнага
ўраджаю
СТАР. 11



«Міс Беларусь»:
прыгожая,
разумная, годная
СТАР. 12

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір КРАЎЦОЎ, старшыня Гродзенскага аблвыканкама:
«Эканоміка Гродзенскай вобласці за мінулы год прадэманстравала станоўчую дынаміку. Прырост ёсць па ўсіх асноўных галінах: і ў прамысловасці, і ў аграрным сектары, і ў будаўнічым комплексе. Выкананы ўсе асноўныя ключавыя параметры эфектыўнасці работы выканаўчай улады. Аб'ём валавога рэгіянальнага прадукту ў 2017 годзе склаў 102,6 % да ўзроўню 2016 года. Упэўнена працягваецца рэалізацыя самага буйнога на тэрыторыі вобласці праекта па будаўніцтве Беларускай АЭС у Астравецкім раёне. Дынамічна развіваецца і горад атамічыкаў Астравец. Буйныя праекты ў сферы прамысловасці рэалізуюцца ў Гродне, у прыватнасці ў ААТ «Гродна Азот», а таксама ў іншых раёнах вобласці».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 13.02.2018 г.

Долар ЗША		1,9959 ▼
Еўра		2,4499 ▼
Рас. руб.		0,0344 ■
Укр. грыўня		0,0743 ▲



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

13

ЛЮТАГА 2018 г.

АЎТОРАК

№ 30 (28646)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Надзейная падтрымка



Мінчанін Аляксандр ШЧАРБІНСКІ вучыць стаяць на каньках унучку Паліну і яе сяброўку Ганну ЗУБОК на лёдзе ў Лошыцкім парку.

■ Разумныя грошы

СЕМ РАЗОЎ ПРАЧЫТАЙ, АДЗІН — ПАДПІШЫ

У крэдытным дагаворы
трэба чытаць усе пункты і нават тое,
што напісана паміж радкоў

Некалькі гадоў таму мой даўні сябар вырашыў зрабіць рэканструкцыю сваёй дачы пад Мінскам. Каб узяць не вельмі дарагі крэдыт на гэтыя мэты, звярнуўся ў банк. Для атрымання такога крэдыту, тэрмінам на 10 гадоў, яму спатрэбілася сабраць цэлую «торбу» дакументаў з працы, мясцовага выканкама, а таксама адшукаць некалькіх паручыцеляў. Усё было добра, але на фінішы будоўлі ўласніку загараднай нерухомасці не хапіла некалькі мільёнаў старых яшчэ рублёў. Сума, вядома, не вельмі вялікая, аднак... Грошы ў банку яму тады далі, пад спажывецкі крэдыт, але там нешта было дробненька надрукавана. Ён нават тады і не чытаў тое... А варта было. Бо там напісана, што дагавор мае таксама на ўвазе аказанне банкаўскіх паслуг, вядома ж, не бясплатных. Сябра яны і не патрэбныя былі, але добрую капейку за іх заплаціць давялося.

У барацьбе за спажывца

Цяпер сітуацыя складваецца інакш. Айчынныя банкі пры спажывецкім крэдытаванні кіруюцца рэкамендацыямі Нацбанка. Гэта дапамагае пазбегнуць выпадкаў, падобных таму, з якім сутыкнуўся мой сябар, — калі некаторыя банкі дзеля забеспячэння рэнтабельнасці спажывецкага крэдытавання ўвязвалі выдачу крэдытаў з афармленнем кліентамі так званых пакетаў паслуг, цана абслугоўвання якіх была супастаўная з коштам абвешчанай працэнтнай стаўкі па крэдыце.

СТАР. 7

■ Асоба

СЭРЦА БІЛАСЯ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

Сёння спаўняецца 100 гадоў
з дня нараджэння Пятра Міронавіча Машэрава

Выдатны дзеяч савецкай эпохі, які шмат чаго зрабіў для роднай Беларусі, з'явіўся на свет у вёсцы Шыркі Сенненскага павета Магілёўскай губерні (цяперашняя Віцебшчына). Сын селяніна-бедняка, ён з дзяцінства ведаў цану хлеба. Невыпадкава, узначаліўшы ў сакавіку 1965 года Камуністычную партыю Беларусі, з першых дзён прыслухоўваўся да інтарэсаў народа.

СТАР. 4



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА

У час мантажу інсталяцыі рабочага кабінета Пятра Міронавіча Машэрава.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008